

ДК  
6131

НАЦЫЯНАЛЬНАЯ АКАДЭМІЯ НАВУК БЕЛАРУСІ  
Цэнтр даследавання беларускай культуры, мовы і літаратуры  
Інстытут мовазнаўства імя Якуба Коласа

ДЛЯ ЖУМЖЫЛ СПІДАЧА СЛАВІСТАВІ  
(Беларусь, 2016)

Рэдактары ў правінціі XVI Міжнароднага съезда славістів у 2016 г.

# БЕЛАРУСКАЯ ЛІНГВІСТЫКА

Заснаваны ў 1972 г.

ВЫПУСК 76

ТЭМАТИКА XVI МІЖНАРОДНАГА СЪЕЗДА СЛАВІСТАВІ  
(Беларусь, Белград, 2016 год)

І. Тэмы

- І.1. Эзгальную і вестынскую мовы і літаратуру - сучасныя іст
- І.2. Палеографічныя аспекты
- І.3. Новыя туманы і перспективы науки прыбіткіў. І.3.1. Прыватныя беларускія архівы
- І.3.2. Семінія «Історыя
- І.3.3. Новыя падходы да вывядзення групп на речавой сапраўдніцтве
- І.3.4. Старофранцузскія і франко-беларускія мовы
- І.3.5. Узаемнае адносінне кіевскі-мінскай мовы на французскіх дакументах
- І.3.6.
- І.3.7.
- І.3.8.
- І.3.9.
- І.3.10. Дыялекты і жаргонныя сінкреты. І.3.10.1. Генетычныя звязкі
- І.3.10.2. Генетычныя звязкі

Часопіс уключае артыкулы айчынных і замежных даследчыкаў, прысвеченныя актуальнym пытанням беларускага мовазнаўства. Праблемы функцыяновання беларускай мовы разглядаюцца на лексічным, фанетычным, словаўтваральным, марфалагічным узроўнях. Пэўнае месца ў выпуску займаюць артыкулы па пытаннях прыкладной лінгвістыкі, тэрмінографіі, фразеалогіі, мовы мастацкай літаратуры, гісторыі мовы, дыялекталогіі. У часопісе змешчаны матэрыялы хронікі, нататкі па культуре мовы і этымалогіі, рэцензіі на айчынныя і замежныя навуковыя выданні.

Разлічаны на мовазнаўцаў, настаўнікаў, студэнтаў, журналістаў.

#### Рэдакцыйная калегія:

А. А. Лукашанец (галоўны рэдактар),  
І. Л. Капылоў (намеснік галоўнага рэдактара),  
В. М. Нікалаева (адказны сакратар),  
М. П. Антропаў,  
А. М. Булыка,  
Г. Генчэль (Германія),  
В. М. Курцова,  
В. А. Ляшчынская,  
Г. М. Мезенка,  
Н. В. Паляшчук,  
М. Р. Прыгодзіч,  
В. П. Русак,  
А. І. Скапненка (Украіна),  
Н. А. Снігрова,  
Г. А. Цыхун,  
М. Янковяк (Польшча)

#### Рэцензенты:

кандыдаты філалагічных навук  
З. І. Бадзевіч, Т. П. Кутейка

## ЗМЕСТ

Да XVI Міжнароднага з'езда славістаў (Балград, 2018).....

3

## НАВУКОВЫЯ ПУБЛІКАЦЫІ

Ляшчынская В. А. Фразеалагізмы архітэктурна-будаўнічага кода культуры беларусаў з сімвальным кампанентам <i>парт</i> .....	11
Арцёмава В. А. Указальнаяныя заемнікі як сродкі актуалізацыі просторава-тэм-паралагнага дэйкса ў беларускай мове.....	20
Чайка Н. У. Семантычныя тыпы канструкций з эліпсісам дзеяслова ў сінтаксіч-най сістэме сучаснай беларускай мовы .....	28
Уласевіч В. І., Даўгулевіч Н. М. Асаблівасці фанетыка-арфаграфічнага засвяення новых запазыччанняў у сучаснай беларускай мове.....	36
Кандраценя І. У. Мікрапалі здзіўлення ў лексіка-семантычных палях эмоций у рускай і беларускай мовах.....	45
Ванкевіч А. Г. Эпідигматычныя адносіны членаў метэралагічных палёў у рус-кай і беларускай мовах.....	53
Бурак І. Л. Фармальныя сродкі сувязі з апорным злучнікам <i>але</i> ў сучаснай беларускай мове.....	61
Клімаў І. П. Падыходы С. Буднага і В. Цяпінскага да перакладу сакральнага тэксту .....	69
Памазенка Т. Л. Асноўныя тэндэнцыі развіцця беларускай перакладнай тэрмі-нографіі ў другой палове XX ст. (1950–1980-я гг.) ( <i>праца</i> ) .....	77
Нікіціна Н. Я. Адметнасці аўтарскага перакладу з беларускай мовы на рускую ў кантэксце агульнасусветнай перакладчыцкай практикі .....	89
Турчынская М. В. Найменні жывых істот у свяtle апазіцыі «мужчынскае / жано-чае» (псіхалінгвістычны эксперымент).....	97
Ларыёнава А. А. Функцыянальна-семантычнае поле пэўнасці / няпэўнасці ў бела-рускай мове: структура і сродкі выражэння.....	106
Хвіланчук Ю. Л. Структурна-семантычная характеристыстика канструкций з часавымі адносінамі ў беларускіх народных гаворках.....	117

## ЭТАЙМАЛАГІЧНЫЯ НАТАТКІ

Радасная вада? (М. Тарэлка) .....

126

## КУЛЬТУРА МОВЫ

Вызначэнне пабочных канструкций у сказе (І. Л. Бурак) .....

128

## ХРОНІКА

Ірына Уладзіміраўна Кандраценя (да 60-годдзя з дня нараджэння) (В. М. Нікала-ева, І. У. Ялынчава) .....

131

УДК 81'255.2-821.161.3;81'271.1

Н. Я. НІКІЦІНА

**АДМЕТНАСЦІ АЎТАРСКАГА ПЕРАКЛАДУ  
З БЕЛАРУСКАЙ МОВЫ НА РУСКУЮ Ў КАНТЭКСЦЕ  
АГУЛЬНАСУСВЕТНАЙ ПЕРАКЛАДЧЫЦКАЙ ПРАКТЫКІ**

Камунікацыю ў сучасным шматнацыянальным і мульцімоўным грамадстве нельга ўяўіць без перакладу. У розных культурна-моўных і нацыянальна-гістарычных умовах пераклад набывае пэўныя спецыфічныя рысы, вывучэнне якіх спрыяе павышенню эфектыўнасці міжласабовых зносін.

Беларускі літаратуразнаўца, крытык, перакладчык І. А. Чарота адзначае, што адной з асаблівасцей беларускага перакладу з'яўляецца «наяўнасць аўтаперакладу, якога ў такім маштабе ніводная літаратура свету не ведае» [1]. Дадзенае сцвярджэнне ўяўляеца нам спрэчным, паколькі вывучэнне маштабаў аўтарскага перакладу (АП) у кантэксце ўсіх сусветных літаратур – справа няпростая. Тым не менш праведзены намі аналіз айчынных і замежных крыніц, звязаных з тэмай даследавання, дазволіў выяўіць на ўсіх кантынентах каля 80 краін, у якіх развіваюцца тэорыя (мал. 1) і практика (мал. 2) АП.

На падставе праведзенага аналізу можна ўмоўна падзяліць АП на дзве групы – заходнюю і ўсходнюю.

Да заходніх груп адносяцца пераклады на заходніе ўрапейскія мовы, у асноўным – на англійскую. Гэта звязана з пераважным характарам англійскай мовы ў сучасным свеце (у тым ліку, у літаратурна-мастацкай сферы) і часта выкліканы натуральным імкненнем аўтара пашырыць свою чытацкую аўдыторыю альбо сацыяльна-палітычнымі прычынамі (выгнанне, цэнзура і г. д.). Акрамя таго, магчымыя АП з мовы меншасці насельніцтва краіны на мову большасці (напрыклад, з галісійскай на іспанскую ў Іспаніі, з афрыкаанс на англійскую ў ПАР і г. д.).

Згодна з нашымі падлікамі, найбольш даследаванымі аўтарамі-перакладчыкамі заходніх груп з'яўляюцца С. Бэкет (Ірландыя, Францыя), Н. Х'юстан (Канада), У. Набокau (Расія, ЗША), Р. Феррэ (Пуэрта-Рыка), В. Алексакіс (Грэцыя, Францыя), Ж. Убадду Рыбейру (Бразілія), А. Чжан (Кітай, ЗША), П. Істраці (Румынія), А. Кункейра (Галісія, Іспанія), К. Рыера (Каталонія, Іспанія), І. Бродскі (Расія, ЗША), Л. Пірандэла (Італія), Дж. Джойс (Ірландыя), Х. Семпрун (Францыя, Іспанія), К. Каччолі (Італія), Р. Федэрман (Францыя, ЗША).



Мал. 1. Країни, у яких займають вивченням АП



Мал. 2. Країни, у яких стварають АП

Вивченням АП дадзенай групы найбольш актыўна займаюца ў Іспаніі (Х.-С. Сантоя, Х. М. Дасілва, П. Лопес Лопес-Гай, Э. Танкейра і інш.), Бразіліі (М. А. Ганчалвес Антунэс, Д. Кардоса Камарга і інш.), ЗША (Э. Клосці Бажур, Р. Грутман і інш.), Італіі (К. Манцині, П. Пучыні і інш.), Францыі (Я. Махдэб, С. Дубінскі і інш.), Германіі (Б. Бенэрт, Э. Гентэс і інш.), Англіі (К. Уайт і інш.), Румыніі (Т. Чабан, М. Канстанцінеску і інш.), Кітаі (Ч. Джыронт, А. Сіў Вай Фун і інш.) і Расіі (Г. Ю. Смірнова, В. А. Разумоўская, Б. М. Носік і інш.).

Ва ўсходнюю группу ўваходзяць АП на рускую з нацыянальных моў дзяржаў і народнасцей былога СССР: Беларусі (І. Мележ, В. Быкаў, В. Казько, В. Іпатава, Л. Рублеўская, В. Вярба, К. Крапіва, А. Макаёнак, М. Рыльскі, М. Багдановіч і інш.), Украіны (П. Куліш, І. Франко, Г. Ф. Квітка-

Аснаўяненка і інш.), Азербайджана (Анар, Ч. Гусейнаў і інш.), Кыргызстана (Ч. Айтматаў, М. Байджыеў і інш.), Казахстана (А. Кім і інш.), Грузіі (Ч. Амірэджыбі і інш.), Арменіі (Н. Зар'ян і інш.), Асеціі (Т. Бесаеў, С. Брытаеў, К. Дзесаў, Г. Хугаеў, Н. Джусойты, М. Басіеў, С. Марзойты, М. Цагараеў і інш.), Удмуртыі (Ф. Васільеў і інш.), Рэспублікі Марый Эл (К. Васін і інш.) і г. д.

АП усходніяй групы з'яўляюцца аб'ектам вывучэння філолагаў з Расіі (Ю. І. Сікалюк (АП ва ўкраінскай літаратуры), Л. Б. Дзапараў (АП у асецінскай літаратуры), А. В. Камітава (АП ва ўдмурцкай паэзіі), Н. С. Майнагашава (АП у хакаскай літаратуры) і інш.), Беларусі (Н. В. Якавенка (Дзянісава), В. П. Рагойша, А. А. Гіруцкі і інш.), Украіны (С. Бук, В. П. Пагінайка і інш.), Кыргызстана (М. А. Апышаў) і іншых краін.

Адметнай асаблівасцю дадзенай групы з'яўляеца тое, што аўтар ажыццяўляе пераклад з нацыянальнай мовы на рускую, каб той стаў «арыгіналам» для перакладаў на іншыя сусветныя мовы. Перакладаць уласныя творы аўтараў часцей за ўсё падахочвае недахоп прафесіяналаў, здольных выканаць пераклад з нацыянальнай мовы на сусветныя без пасрэдніцтва рускай мовы [2].

АП вельмі распаўсяоджаны ў краінах, дзе сусіднуюць дзве блізкія мовы, аднак некаторыя даследчыкі прапануюць разглядаць гэтую з'яву як асаблівы выпадак, бо аўтары не толькі білінгвальныя, але і бікультурныя – цалкам пагружаныя ў абедзве культуры. У падобных умовах функцыя перакладчыка набывае амаль абсалютную «нябачнасць», а сам АП чытаецца як арыгінал [3].

Акрамя таго, унікальнасць мастацкага перакладу на рускую мову ў Беларусі заключаецца яшчэ і ў tym, што білінгвізм і бікультурызм уласцівы не толькі пісьменніку, але і чытачу, які можа ацаніць якасць перакладу, а гэтым самым і паўплываць на яго [4]. Такога «двуҳмоўнага чытача-крытыка» няма ні ў перакладчыкаў з далёкіх ўсходніх мов, ні ў іх калегаў з ліку прадстаўнікоў неславянскіх народаў СССР [5].

В. П. Рагойша надае асаблівы статус беларуска-рускаму білінгвізму з-за ўнікальнай блізкасці двух народаў на ўсіх узроўнях матэрыяльнага і духоўнага жыцця грамадства. Калі працэс перакладу закранае не слова, а яго сэнс, то – на думку вучонага – павышаецца магчымасць адэватнага ўзнаўлення блізкамоўнага тэксту, а працэс перакладу значна палягчаецца [6].

Аднак самі аўтары-перакладчыкі прытрымліваюцца супрацьлеглага меркавання. «Беларускай мове, беларускай прозе пры перакладзе яе на рускую больш, чым якой-небудзь іншай, не пашанцавала, не пашанцавала менавіта з-за блізкасці моў, роднасці іх, – пісаў В. Казько. – Наогул, на роднасныя мовы патрэбен асабліва тонкі, амаль музычны слых, каб адчуваць і роднасць, і адлегласць» [7].

В. Быкаў лічыў, што «перакладаць на рускую мову павінен па магчымасці сам аўтар», таму што «ўяўная лёгкасць перакладу, значная тоеснасць

беларускай і рускай моў уладна трymаюць перакладчыка ў палоне прыблізнасці, спараджаючы ў выніку нешта тоеснае, асераднёнае і пазбаўлене колеру, што, хоць і напісана па-руську, невынішчальна нясе на сабе ўсе прыкметы сырога падрадкоўніка» [8].

Памылкі ў выбары моўных сродкаў у працэсе перакладу як акта камунікацыі могуць прывесці да парушэння ў разных узроўнях моўнай сістэмы, што суадносіцца з лінгвістычным аспектам двухмоўя. Моўная праблема білінгвізму заключаецца ў тым, каб «прадказаць найбольш верагодныя праявы інтэрферэнцыі <...> і паказаць адхіленні ад нормаў кожнай з моў» [9].

Вядомы казахстанскі вучоны-лінгвіст А. Я. Карлінскі, які займаецца пытаннямі тэорыі моўных контактаў і двухмоўя, разумее пад інтэрферэнцыяй «выпадкі адхілення ад нормы ў другаснай мове ( $M_2$ ) білінгва, якія ўзніклі пад уплывам першаснай ( $M_1$ )» [10]. Адвартную з'яву ўплыву  $M_2$  на  $M_1$  ён называе інтэркаляцыяй [11]. Вывучэнне асаблівасцей інтэрферэнцыі і інтэркаляцыі ва ўмовах узаемадзеяння білінгвізму на прыкладзе АП можа ўнесці значны ўклад у справу даследавання феномена білінгвізму.

З мэтай вызначэнняхарактэрных асаблівасцей інтэрферэнцыі і інтэркаляцыі пры ўзаемадзеянні білінгвізму на прыкладзе АП можна ўнесці значны ўклад у справу даследавання феномена білінгвізму.

Першы этап аналізу ўключае суаднясение парушэння ў разных узроўнях моўнай сістэмы і прадэмансстраўваў наступныя вынікі. Найбольшы ўзаемадзеяны ўплыв моў назіраецца на лексічным узроўні – 75 прыкладаў інтэрферэнцыі (*Жил на свете хлопчик* (рус. *мальчик*), *еще не жил даже, только родился, а мать умерла* (КР, с. 421); *Да еще подавай вам бульбочки* (рус. *картошечки*), *огурчиков...* (БР, с. 466); *К окону Кривца ловко подполз сосед, широкоплечий подрывник Шашура, лег, прячась за комель* (рус. *ствол*) ольхи (МР, с. 75) і г. д.) і 74 прыклады інтэркаляцыі (*І калі мы раней дзяржали* (бел. *трymали*) *вас у дзетдоме да семнаццаці гадоў, то сёння мы не можам дазволіць сабе гэтага* (КБ, с. 31); *Твой паўшубачак* (бел. *каjсушок*) *таксама прыбяром* (ББ, с. 434); *Вярнуўшыся дамоў*, *Васіль рашыў* (бел. *вырашиў*) *зайсці ў шпіталь* (МБ, с. 141) і г. д.).

На другім месцы ў колькасных адносінах стаяць марфалагічныя парушэнні – па 8 прыкладах інтэрферэнцыі (*Были у меня и сыны* (рус. *сыновья*), *и внук твоих годков* (КР, с. 485)) і інтэркаляцыі (*Быў у той газеце надрукован* (бел. *надрукаваны*) *яшчэ здымак, зняты з самалёта* (МБ, с. 117)).

Інтэрферэнцыя прадстаўлена таксама на ўзроўнях словаўтварэння (5 прыкладаў: *Что напраслину узводишь* (рус. *возводишь*)? (КР, с. 485)), фан-

тыкі і фразеалогіі (па 2 прыклады: *Не держу я тебя, голуб* (рус. голубь) ты мой... (КР, с. 499); *Нема дурных* (рус. нет дураков) лезть в петлю... (МР, с. 27)).

Да праяўлення ў інтэркаляцыі адносяцца сінтаксічныя (5 выпадкаў: *Камандуючага кінула к ветравому шклу* (бел. да ветравога шкла) (МБ, с. 129) і інш.), фанетычныя (3 выпадкі: <...> *зernята* (бел. зярнятка) ці *бульбачка не прападаюць*, *кормяць* (КБ, с. 124) і інш.) і словаўтваральныя (1 выпадак: – *Уяздэжайце, уяздэжайце* (бел. ад'яздэжайце) нямудленна, – *накінулася яна на пажарнікаў* яшчэ здалёку (КБ, с. 39)) парушэнні.

Акрамя таго, 7 прыкладаў інтэрферэнцыі і 2 прыклады інтэркаляцыі маюць адхіленні адначасова на некалькіх узорынях: лексічным і марфалагічным (*Таточку!*.. (КР, с. 470)), лексічным і словаўтваральнym (*Не, Ничи-пор, меня отсюда краном надо здымать* (КР, с. 431); *Сматра каму вораг...* (ББ, с. 378)), фанетычным і словаўтваральнym (*И в вачах тёмна...* (КР, с. 499)) і інш.

Паколькі інтэркаляцыя «вывяўляецца звычайна толькі на лексічным узорыні» [12], правамерна казаць аб адмысловым яе характары ў выпадку ўплыву адной роднаснай мовы на іншую, у прыватнасці, рускай на беларускую. У сувязі з гэтым далейшае выкарыстанне тэрміна «інтэркаляцыя» ў адносінах да парушэння ў беларускіх варыянтах тэкстаў пад уздзеяннем рускіх уяўляеца нам недарэчным. Э. М. Ахунзянаў, Л. І. Бараннікава, В. Ю. Розенцвейг, С. Ул. Сямчынскі і іншыя лінгвісты разумеюць інтэрферэнцыю шырока – як двухбаковы працэс узаемадзеяння сістэм дзвюх моў з прычыны моўных кантактаў [13]. Удакладняючы дадзенае сцвярджэнне ў адпаведнасці з сітуацыяй беларуска-рускага білінгвізму, пропануем называць парушэнні ў рускай мове пад уплывам беларускай прамой інтэрферэнцыяй (П), а адваротную з'яву – адваротнай інтэрферэнцыяй (А).

На другім этапе даследавання была вызначана прыналежнасць моўных парушэнняў да пэўнай часціны мовы. Большаясць праяў ПІ суадносіцца з назоўнікамі (56), дзеясловамі і дзеяслоўнымі формамі (33), а таксама прыметнікамі (4), прыслоўямі (1) і іншымі часцінамі мовы (5). АІ ж больш за ўсё ўласціва дзеясловам і дзеяслоўным формам (33), назоўнікам (18), прыслоўям (17), прыметнікам (8), прыназоўнікам і выклічнікам (па 5) і іншым часцінам мовы (7). Назоўнікі і дзеяловы з'яўляюцца граматычнай асновай скaza як у беларускай, так і ў рускай мовах, што, магчыма, і выклікала вялікую колькасць парушэнняў у дадзеных чацінах мовы.

Трэці этап аналізу быў звязаны з вызначэннем ступені спантаннасці моўных дэвіяций, якія могуць з'яўляцца сродкам моўнай характарыстыкі мастацкага персанажа і ў падобных выпадках могуць быць наўмыснымі. Аднак калі парушэнне зафіксавана ў словах аўтара, то вялікая верагоднасць неўсвядомленага праяўлення білінгвальнай моўнай асобы пісьменніка. Згодна са зробленымі падлікамі, 72 прыклады ПІ і 69 прыкладаў АІ прыпадаюць на простую мову. Тым не менш колькасць парушэнняў у аўтарскай мове

таксама значная – 27 прыкладаў ПІ і 24 прыклады АІ. Прыблізна роўная колькасць прыкладаў узаемнага ўплыву дзвюх моў сведчыць аб збалансаваным характары білінгвізму аўтараў-перакладчыкаў.

На завяршальным этапе была праведзена класіфікацыя інтэрферэм па іх тыпе. У сінтаксічным дачыненні інтэрферэма звычайна адпавядае сказу і бывае простая (парушэнні ў 1 слове на 1 моўным узроўні), складаная (парушэнні ў некалькіх слоах на 1 моўным узроўні), сінкрэтычная (парушэнні ў 1 слове на некалькіх моўных узроўнях), рознаўзору́невая (парушэнні ў некалькіх слоах на некалькіх моўных узроўнях) і множная (спалучэнне некалькіх тыпаў інтэрферэм) [14].

З агульнай колькасці 158 інтэрферэм (па 79 – ПІ і АГ) абсолютную большасць складаюць простыя інтэрферэмы (63 пры ПІ, 70 пры АІ).

Складаныя інтэрферэмы больш харектэрны для АІ: 6 выпадкаў (*Чуешь, как море там бьется, по шматку их поганые души раздерут* (КР, с. 430)). Пры ПІ – 3 падобныя прыклады (*Гасударства – не дойная карова, панята на я гавару?* (КБ, с. 31)). Усе інтэрферэмы ў прыведзеных ілюстрацыях адносяцца да лексічнага ўзроўню.

Рознаўзору́невая інтэрферэмы, наадварот, часцей сустракаюцца пры ПІ: 8 выпадкаў (*А у тебя, Захарья, сакера* (лексічны ўзровень), *так и украсти* (словаўтваральны ўзровень) *такую не грех* (КР, с. 499)). Пры АІ зафіксаваны толькі 2 выпадкі (*Але перашыек к поўдню* (сінтаксічны ўзровень), дзе *між балот ідзе магістраль, увесь начынен* (марфалагічны ўзровень) *мінамі, фугасамі, ічэрыцца гарматамі і дотамі* (МБ, с. 128)).

Сінкрэтычны тып інтэрферэм прадстаўлены толькі трывма прыкладамі: 2 пры ПІ (*А хаты так, прабачайте* (лексічны і словаўтваральны ўзроўні), *люди добрые, из этого самого, из деръма коровьего лепят...* (КР, с. 500)), 1 пры АІ (*Сматра* (лексічны і словаўтваральны ўзроўні) *каму вораг...* (ББ, с. 378)).

Множныя інтэрферэмы таксама малаколькасныя (3) і былі выяўлены толькі пры ПІ (*Не назоляй* (лексічны ўзровень) *мне, хлопча* (лексічны і марфалагічны ўзроўні) ... (КР, с. 427)).

Звяртаюць на сябе ўвагу выпадкі сусідавання ПІ і АІ на лексічным узроўні ўнутры адной пары моўных эквівалентаў (*Ну, бывай, другишича!* (МБ, с. 40) – *Ну, бывай, дружыще!* (МР, с. 45); *Панімаеш, там хата, клямка на ічэпачы* (ББ, с. 411) – *Понимаешь, там хата, клямка на щепочке* (БР, с. 457) і інш.).

У тэорыі камунікацыі прынята лічыць, што інтэрферэнцыя звычайна вядзе да камунікатыўных няўдач ці нават правалаў. Аднак нашы назіранні паказалі, што пры ўзаемадзеянні блізкароднасных моў ПІ і АІ не маюць такіх наступстваў, а ў выпадках АП спрыяюць міжкультурнай інтэграцыі ў межах аднаго мастацкага твора.

Такім чынам, у выніку праведзенага даследавання можна сформуляваць наступныя вынікі:

АП можна ўмоўна падзяліць на дзве групы: заходнюю (пераклады на заходненеўрапейскія мовы) і ўсходнюю (АП на рускую з нацыянальных моў дзяржаў і народнасцей былога СССР). Беларуска-рускі білінгвізм, блізкасць дзвюх моў і двух народаў могуць як палегчыць працэс перакладу, так і значна ўскладніць яго і стаць прычынай моўных дэвіяций;

на падставе вынікаў суддясання моўных парушэнняў у АП з узроўнемі моўнай сістэмы мэтазгодна называецца парушэнні ў рускай мове пад упрыгожваннем беларускай прамай інтэрферэнцыяй, а адваротную з'яву – адваротнай інтэрферэнцыяй;

падчас вызначэння прыналежнасці моўных дэвіяций да пэўнай часціны мовы ваяўлена, што большасць праяў ПІ і АІ судносіцца з назоўнікамі і дзеясловамі, г. зн., з граматычнай асновай сказа, без якой яго існаванне немагчыма;

даследаванне спонтаннасці моўных адхіленняў паказала прыблізна роўную ступень узаемаўплыву дзвюх моў, што сведчыць аб збалансаваным харектары білінгвізму аўтараў-перакладчыкаў;

пры правядзенні класіфікацыі інтэрферэм па іх тыпе было ўстаноўлена, што абсолютную большасць складаюць простыя інтэрферэнмы, аднак гэта не выключае наяўнасць складаных, рознайзроўневых, сінкрэтычных і множных інтэрферэм;

у выпадку ўзаемадзеяння блізкароднасцых моў пры АП інтэрферэнцыя не вядзе да камунікатыўных няўдач і правалаў, а спрыяе інтэграцыі дзвюх культур у межах аднаго мастацкага твора.

### СПІС СКАРАЧЭННЯ

- АП** – аўтарскі пераклад; **ПІ** – прамая інтэрферэнцыя; **АІ** – адваротная інтэрферэнцыя;  
**ББ** – Быкаў, В. Сотнікаў / В. Быкаў // Поўн. зб. тв.: у 14 т. – Мінск: Саюз беларус. пісьменнікаў; М.: Выд-ва «Время», 2005. – Т. 3: Аповесці. – С. 351–510; **БР** – Быков, В. Сотников / В. Быков // Повести: Дожить до расвета; Его батальон; Волчья стая; Сотников; Обелиск / пер. с белорус. – Минск: Маст. літ., 1988. – С. 405–543; **КБ** – Казько, В. А. Суд у Славадзе: аповесць / В. А. Казько. – Мінск: Сталаія, 2002. – 192 с.; **КР** – Козько, В. А. Судны день: повести / В. А. Козько. – М.: Мол. гвардия, 1988. – 525 с.; **МБ** – Мележ, І. П. Зб. тв.: у 6 т. – Мінск: Беларусь, 1969–1971. – Т. 2: Мінскі напрамак: раман: у 3 кн. – Кн. 1: Хмары на світанні [Электронны рэсурс] / І. П. Мележ. – 1970. – С. 1–150. – Рэжым доступу: <http://www.pdf.kamunikat.org/download.php?item=19482-1.pdf>. – Дата доступу: 10.02.2016; **МР** – Мележ, І. П. Минское направление: роман: в 3 кн. / И. П. Мележ; пер. с бел. авт. – М.: Сов. пісатель, 1973. – С. 1–165.

### Літаратура

1. Каб не знікалі далягляды // Літаратура і мастацтва. – 2001. – 23 сак. – С. 13.
2. Апышев, М. Феномен двуязычия: Чингиз Айтматов и Мар Байджиев / М. Апышев. – Баку, 2009. – С. 112.
3. Tanqueiro, H. Un traductor privilegiado: el autotraductor / H. Tanqueiro // Quaderns: Revista de Traducció. – 1999. – № 3. – P. 23.

4. Рагойша, В. П. Проблемы перевода с близкородственных языков: белорусско-русско-украинский поэтический взаимоперевод / В. П. Рагойша. – Минск: Изд-во БГУ, 1980. – С. 41.
5. Рагойша, В. П. Проблемы перевода с близкородственных языков: белорусско-русско-украинский поэтический взаимоперевод. – С. 43.
6. Рагойша, В. П. Проблемы перевода с близкородственных языков: белорусско-русско-украинский поэтический взаимоперевод. – С. 35.
7. Михайловская, Н. Г. Путь к русскому слову / Н. Г. Михайловская. – М.: Наука, 1986. – С. 151.
8. Михайловская, Н. Г. Путь к русскому слову. – С. 153.
9. Вайнрайх, У. Языковые контакты: состояние и проблемы исследования / У. Вайнрайх. – Киев: Вища шк., 1979. – С. 144.
10. Карлинский, А. Е. Взаимодействие языков: билингвизм и языковые контакты / А. Е. Карлинский. – Алматы: КазУМОиМЯ, 2011. – С. 153.
11. Карлинский, А. Е. Взаимодействие языков: билингвизм и языковые контакты.
12. Карлинский, А. Е. Взаимодействие языков: билингвизм и языковые контакты.
13. Семчинский, С. В. Семантическая интерференция языков / С. В. Семчинский. – М.: Высш. шк., 1974. – С. 76.
14. Энциклопедический словарь-справочник лингвистических терминов и понятий. Русский язык: в 2 т. / А. Н. Тихонов [и др.]; под общ. ред. А. Н. Тихонова, Р. И. Хашимова. – 2-е изд., стер. – М.: ФЛИНТА, 2014. – Т. 1. – С. 69–70.

### Summary

The article explains the self-translations' division on the territorial-linguistic principle. In addition, it sets the distinctive features of language interference in the Belarusian-Russian self-translations as a result of the analysis of speech disorders in terms of their part of speech, spontaneity degree and the type of interferema, as well as correlation with the levels of the language system.

*Беларускі дзяржаўны педагогічны ўніверсітэт імя М. Танка*

25.02.2016 г.